

асветнікамі назначаліся людзі з пачатковай адукацыяй. Але цэнтральная улада не зварочвалі увагі на гэтых абставінні і патрабавалі ад хат-читален разнабаковай работы. Документы таго часу прыводзілі мнóstва лічбаў аб самых разнастайных культурных меральнемствах: ад камуністычных акційў і безалкагольных вяселляў да масавых святаў ураджаю. Актыўны ўдзел у асветніцкай дзейнасці прымала студэнцтва, настаўніцтва, агрономы і ваэнроуны тэатр пад краўніцтвам У. Гадука. Але асноўны цяжар штодзеннай працы лажыўся на клубнага работніка. Ен павінен быў рабіць усе: і выдаваць спраукі і праводзіць палітіфармациі, арганізоўваць антырэлігізмы, і сельскагаспадарчныя, і ваенныя гурткі, афармляць т.зв. "ленінокі" і мопраукія вугалкі, ставіць спектаклі, збіраць грошы на розныя палітычныя кампаніі, праводзіць агітацию. Можна ўявіць якога узроўню могла быць гэтая работа, а можна і пасумнівацца, ішы была яна наогул, ішы толькі п'есаліся спраўа задачы.

Такім чынам, у 20-я гады беларуская вёска павінна была вялікім напружаннем сваіх сіл адзначаць выкананіе мнóstва дзяржаўных планаў. Некаторыя былі здаёныні, некаторыя толькі началіся, як, напрыклад, кааператыўны дуж, і быў спынены калектывізацый, а другія, у тым ліку і культура-асветніцкая работа, захаваліся амаль без змен да нашых дзен. Да нядавняга часу яна заставалася такой жа палітызаванай як і у 20-я гады, захаваліся амаль тыя ж праблемы у кадравай палітыцы, у фінансаванні устаноў культуры, у формах і методах працы. І задачы, якія стаяць сення перад культура-асветніцкімі установамі, на самой спрэве, надта важныя і патрэбныя.

ВІДАННIE БЕЛАРУСКАМОУНАЙ ЛІТАРАТУРЫ БЕЛАРУСІ
(паразнальны аналіз)

Г.П. Семіна
Т.У. Тарашкевіч
А.І. Фядорына

З мэтай высвятлення стану выканання законаў аб культуры і мове у Беларусі выдаецца мірэспублікі аутарамі прааналізаваны дакументальна-інфармацыйны паток беларускамоных выданияў.

На падставе "Жетапісу друку Беларусі" быў выяулены реальны паток выдання за 1989 і 1992 гады на беларускай мове, прааналізаваны яго колькаснае і якаснае размеркаванне па галінам ведаў, па мэтаўаму прызначэнню, а мастацкая літаратура і па жанрах.

Аналіз патоку выдання за 1992 год паказаў, што адбыліся змены супадносна з 1989 годам у выданиі беларускамоўнай літаратуры. Выпуск літаратуры, выдадзены на беларускай мове ўзрос як па колькасці (з 15% да 23%), так і па тыражу (ад 21364 экз. да 22300 экз.). Узрасла колькасць выдання, якія друкуюцца міністэрствамі, ведамствамі, арганізацыямі, малымі прадпрыемствамі і прыватнымі выдаўцамі. Калі у 1991 годзе гэтым установам было надрукавана толькі 35 назваў на беларускай мове, то у 1992 г. іх колькасць складаў 134, у тым ліку малымі прадпрыемствамі за апошні даследаваны год надрукавана 8 назваў. Сярод іх можна адзначыць такія, як "Спадчына", "Крок уперад", браецкае МП "Брестдрук". Значны ўклад у выданне перакладных твораў уносиць Беларускі гуманітарны адукацыйна-культурны цэнтр.

Яконы аналіз выдання за гэты перыяд дазваляе зрабіць наступныя выведы: адчываеща недахоп у выданиі кніг філасофікага напрамку, па раздзелах "Атэізм. Рэлігія", "Навуказнаўства", "Тэхніка", "Дыясная гаспадарка".

Адбыліся змены у выданиі літаратуры, якая іграе важную ролю у адраджэнні нацыянальнай культуры па такім галінам ведаў, як "Гісторыя", "Адукацыя. Педагагічныя науки", "Мастацкая літаратура". Калі у 1989 г. па "Гісторыі" было надрукавана толькі 8 назваў, то за 1992 г. выдавецтвам! Рэспублікі Беларусь выдадзена 30 назваў плюс 14, якія выйшлі у выдавецтвах шэрагу асобных арганізацый, ведомств.

На раздзеле "Адукацыя. Педагагічныя науки" за 1989 год было надрукавана 79 назваў, у 1992 г. выйшла 169, з іх 128 надрукаваны выдавецтвам! рэспублікі. Па мэтаўаму прызначэнню прапаважаюць вучэбныя і вучэбна-метадычныя выданні для агульнаадукацыйнай, вышэйшай школы і для паступачных у вучэбния установы.

Не назіраецца павялічэння выданняў па раздзеле "Мастацтва" (1989 г. - 18 назваў, 1992 г. - 17 назваў). Амаль німа выданні па народнаму мастацтву, музичнай культуре (акрамя нот), мала кніг, якія прысвечаны мастацкавнаучным проблемам беларускага жы-

валісу. Цікавыя выданні друкуе Інститут праблем культуры, але яны, у асноўным, метадычнага характару, вельмі абмежаваны па тыражу (300–500 экз.).

Па-ранейшаму значае месца ў выданні кніжнай прадукцыі надаеца "Мастацкая літаратура". За 1992 год было надрукавана на беларускай мове 172 назвы твораў, у тым ліку 55 выданняў – дэйцячай літаратуры. За алошні год з'явіліся зборы твораў таких пісьменнікаў, як В. Быкова, П. Броўкі, К. Чорнага, І. Шамякіна. Да 100-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча выйшаў з друку поуны збор твораў у 3 тамах. Выйшлі асобныя творы І. Мележа, У. Арлова, І. Навуменкі, шэрагу іншых беларускіх пісьменнікаў. Знаменальным можна лічыць перавыданне кнігі М. Гарэцкага "Гісторыя беларускай літаратуры", презентация якой адбылася 4 лютага 1993 года ў Нацыянальнай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь.

На канцех мастацкай літаратуры за 1992 год выдадзена 90 працаў чынных твораў, 52 – паэтычных, 5 – па драматургіі, 8 фальклорных, 1 – па мастацкай дубліцыятыцы, 15 збораў твораў розных жанраў.

Недастаткова ўвагі надаеца перакладу на беларускую мову лепшай сусветнай літаратуры. Калі ў 1989 годзе колькасць перакладной літаратуры складала 34 назвы, то, у 1992 г. гэта лічба састаўляе толькі 24.

За 1992 год было падрыхтавана і надрукавана 30 выданняў даведачнага характару: 5 энцыклапедый, 14 слоўнікаў, 11 даведнікаў. Асобна хадзяліся б адзначыць павялічэнне выдання слоўнікаў у данамогу вывучэнню беларускай мовы.

Для фондаў публічных бібліятэк могуць быць рекамендаваны кніги I/5 часткі выданняў з аналізуемага патонку (без уліку мастацкай літаратуры). Шэраг твораў, цікавых па тематыцы (гісторыя, мастацтва) выдадзены вельмі малымі тыражамі.

Причыніце законаў аб культуры, мове, піянігром "Спадчына", "Шашечы" садэ й іншасце павялічэнню выданняў літаратуры на беларускай мове і Беларусь да яе чытачу. Аднак трэба больш прыцяглыць актынасці кнігавядоўцам і бібліятэчным работнікам па стварэнні рэпертуара кніг па актуальных пытаннях нацыянальнай культуры, народнаму мастацтву, а таксама ў распрынгоўні прынаймо па перавыданню беларускай літаратуры, перакладзе лепшых твораў на беларускую мову, стварэнні "Бібліятэчнай сэрыі".